


ISSN 1993-1999

# БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ ЧАСОПІС

9  
—  
2019



Аляксандр ВАБІШЧЭВІЧ

# "Вечна будзеш ты малады, Брэст наш, квітнеючы горад!": як адзначалася 950-годдзе Брэста

Сёлета адзначаецца 1000-годдзе Брэста. Аднак святкаванне Дня горада стала традыцыйным толькі з канца 1980-х гг. З сярэдзіны 1990-х гг. свята штогод пачалі ладзіць 28 ліпеня (у дзень вызвалення Брэста ад нямецка-фашистскіх захопнікаў). А ўпершыню масавыя святочныя ўрачыстасці былі праведзены ў горадзе над Бугам у 1969 г., калі адзначалася яго 950-годдзе.

Раней за 1969 г. буйных святкавання юбілеяў горада не адбывалася. Сваё 900-годдзе Брэст сустраў каў у няпросты час: у гады Першай сусветнай вайны ён быў моцна разбураны<sup>1</sup>. Яшчэ адну з юбілейных дат у гісторыі Брэста — 550-годдзе надання яму магдэбургскага права ў 1390 г. (першым з беларускіх гарадоў) — улады Польскай дзяржавы, у склад якой уваходзіла Заходняя Беларусь, планавалі адзначыць у 1940 г. Пра гэта сведчыць пратакол пасяджэння Брэсцкай гарадской рады ад 10 сакавіка 1939 г., на якім была выбрана камісія для святкавання гэтай падзеі<sup>2</sup>. Аднак запланаваныя ўрачыстасці не адбыліся, бо восенню 1939 г. Заходняя Беларусь у'ядналася з БССР.

У СССР жа пераважалі юбілеі, звязаныя з гісторыка-рэвалюцыйнай тэматыкай. Толькі пасля Вялікай Айчыннай вайны пачалі адзначацца юбілеі гарадоў. Іх святкаванні былі актамі гістарычнай памяці і адначасова мерапрыемствамі па пропагандзе палітыкі

СССР і КПСС. У першыя пасляваенныя дзесяцігоддзі юбілеі адзначылі найперш галоўныя гарады Савецкага Саюза — Москва і Ленінград. Першым афіцыйным святкаваннем Дня горада стала 800-годдзе Москвы, якое адбылося 7 верасня 1947 г. Адзначэнне 250-годдзя Ленінграда з 1953 на 1957 г. перасунула смерцы I. Сталіна. Першым з беларускіх гарадоў Дзень горада адзначыў у 1962 г. Полацк, які святкаваў 1100 гадоў свайго існавання. Але гэта супала са 150-годдзем Айчыннай вайны 1812 г., таму гэты юбілей быў сціплы. Пазней — у 1974 г. — адзначалі 1000-годдзе Віцебска, а ў 1980 г. — 1000-годдзе Турава.

Для афіцыйнага святкавання юбілею горада патрэбны быў дазвол цэнтральных партыйных і дзяржаўных органаў СССР. А ў Москве раёніва ставіліся да юбілеяў гарадоў саюзных рэспублік. Так, на працягу двух гадоў (1980—1981 гг.) "прабівалася" разэнне аб святкаванні 1500-годдзя Кіева ў 1982 г. Пастанова ЦК КПСС, Савета Міністраў СССР № 1361 ад



**ВАБІШЧЭВІЧ Аляксандар Мікалаевіч.**

Загадчык кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна, доктар гістарычных навук, прафесар. Нарадзіўся ў в. Рубель Столінскага раёна Брэсцкай вобласці ў 1965 г. У 1990 г. закончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1990—1992 гг. працеваў настаўнікам у СШ № 21 г. Брэста. З 1992 г. працуе ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А. С. Пушкіна. Аўтар больш за 300 навуковых публікаций, у тым ліку манографій "Асвета ў Заходній Беларусі (1921—1939 гг.)" (Брэст, 2004), "Нацыянальна-культурнае жыццё Заходній Беларусі (1921—1939 гг.)" (Брэст, 2008), вучэбна-метадычнага комплексу "Гісторыя культуры Беларусі" (Брэст, 2016). Адзін з суяўтараў калектыўных прац "Гісторыя Беларусі" (Т. 5. Мн., 2006), "Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці" (Мн., 2012), "Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921—1953 гг." (Мн., 2014), "Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysiedziskich" (Bydgoszcz, 2016), "Od konfliktu do współpracy" (Bydgoszcz, 2017).



12 снежня 1958 г. "Аб навядзенні парадку ў святкаванні юбілеяў" устанавіла строгі парадак у наладжванні юбілейных святкаванняў. Прадугледжвалася, што "памятныя даты гістарычных падзеяў, юбілеі масавых грамадскіх арганізацый, асобных буйных прадпрыемстваў, навуковых і вучэбных устаноў адзначаюцца толькі з дазволу ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР пры наяўнасці асабліва выдатных дасягненняў ці важнага значэння падзеяў у гісторыі нашай дзяржавы...". Пры гэтым падкрэслівалася, што "юбілеі патрэбна адзначаць сціпла, з удзелам мясцовай грамадскасці, як правіла, без расходвання сродкаў дзяржаўных і грамадскіх арганізацый"<sup>13</sup>.

Узрост старажытных гарадоў, у тым ліку Брэста, часцей за ўсё адлічаюць ад даты першай згадкі ў летапісах. Адносна даты першага ўпамінання Брэста да гэтага часу існуюць розныя меркаванні. Разыходжанні назіраліся яшчэ ў дарэвалюцыйны час. Як пачатковую дату ў летапісной гісторыі Брэста польскі гісторык Ю. Ярашэвіч пазначыў 1018 г.<sup>4</sup>. На ёго пазней спасылаўся расійскі гісторык П. Баброўскі<sup>5</sup>. У прадмове да III тома Актаў Віленскай археаграфічнай камісіі тагачасны яе старшыня Я. Галаўацкі адзначаў, што ўпершыню ў летапісах Брэсце ўзгадана ў 1016 г.<sup>6</sup>. Са спасылкай на яго гэту дату як дату заснавання горада называў аўтар адной з першых прац па гісторыі Брэста Х. Зоненберг<sup>7</sup>, яна згадвалася і ў календарах-даведніках Брэст-Літоўска напярэдадні Першай сусветнай вайны<sup>8</sup>. Брэсце як горад, які ў 1015 г. уваходзіў у склад Тураўскага княства, адзначаў святар і гісторык Л. Паеўскі (ён таксама ўказваў, што ў летапісах Брэсце ўзгадвалася з 1016 г.)<sup>9</sup>, гэтая дата пададзена і ў тагачаснай "Ваенай энцыклапедыі"<sup>10</sup>.

Аднак найбольш пашыранымі сталі даты 1017 і 1019 гг. Дарэвалюцыйная расійскія гісторыкі М. Карамзін і С. Салаўеў спасылаліся на першы спіс Наўгародскага летапісу, дзе сказана: "в лето 6525 (1017) Ярослав иде к Берестью". Польскі гісторык Г. Лаўмянскі, савецкі даследчык М. Ільін таксама прытрымліваліся гэтай даты. У канцы 1966 г. беларускі вучоны Г. Штыхай адзначаў: "у спрэчцы маюць разцыю тыя даследчыкі, якія трymаюцца даты 1017", — і парайу ў наступным (1967 г.) разам з 900-годдзем Мінска шырока адзначыць і 950-годдзе Брэста<sup>11</sup>. Сярод сучасных прыхільнікаў, што адстойваюць дату 1017 г., варта называць брэсцкіх аўтараў А. Гладышчука, А. Нікітчыка<sup>12</sup>.

Іншыя даследчыкі спасылаліся на "Аповесць мінультых гадоў" (Іпацьеўскі і іншыя летапісы), дзе Брэсце ўпершыню ўзгадана пад 6527 (1019 г.) як буйное, добра ўмацаванае паселішча. У Іпацьеўскім летапісе адзначана: "А Святополк бежа. Бежаць же ему и нападе на нь бес. И раслабеша кости его и не можаше седети на кони. И ношахут и в носилах. И принесоша и к Берестию"<sup>13</sup>. У дарэвалюцыйнай Расіі такі пункт гледжання мелі В. Тацішчай, А. Шахматай (ставіў пад

сумненне дату 1017 г.). У савецкай гістарычнай наўцы вядучай стала пазіцыя акадэміка М. Ціхамірава, які сярод старажытнарускіх гарадоў XI ст. пералічваў і Брэсце. "Горад упамінаецца ўжо ў 1019 г. у сувязі з бегствам Святаполка Акяяннага ў Польшу і малюеца як апошні рускі пункт перад Польскай зямлём"<sup>14</sup>. Гэтай думкі прытрымліваліся гісторыкі М. Беражкоў і Д. Ліхачоў. У "Гісторыі Беларускай ССР" (1961 г.) сярод 10 гарадоў, якія называны ў летапісах на заходніх землях Русі, Брэст пералічаны пад 1019 г.<sup>15</sup>. Беларускі археолаг П. Лысенка ўслед за "Аповесцю мінультых гадоў" і пазнейшымі летапіснымі зборамі першае ўпамінанне горада звязаў з 1019 г. Пры гэтым яго археалагічныя даследаванні Брэсца паказалі, што як пагранічная крэпасць і апорны пункт славянской каланізацыі ён быў заснаваны ў канцы X ст.<sup>16</sup>.

У сярэдзіне 1960-х гг. сярод гісторыкаў і прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі не было цвёрдага пепраканання адносна першага ўпамінання Брэста. Яскравым прыкладам з'яўляюцца ацэнкі дырэктара Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея І. Бірулі. На старонках абласной газеты ў 1958 г. ён называў дату 1019 г., а ў 1964 г. — 1017 г.<sup>17</sup>. Апошнюю дату можна сустрэць і ў публікацыях іншых краязнаўцаў<sup>18</sup>. Нягледзячы на разыходжанні, відавочна, што першае ўпамінанне Брэсца звязана з падзеямі 1015—1019 гг., калі ішла барацьба за кіеўскі пасад паміж князямі Святаполкам і Яраславам.

Ініцыятыва аб святкаванні 950-годдзя Брэста зыходзіла ад гарадскіх улад. Аднак ім трэба было атрымаць адпаведны дазвол найперш у Мінску з боку вышэйшых беларускіх партыйных і савецкіх органаў. Першапачаткова планавалася адзначыць 950-годдзе горада ў 1967 г. на гарадскім узроўні. Па прапанове Брэсцкага гаркама КПБ і гарсавета на пасяджэнні бюро Брэсцкага аблакама партыі ад 13 лютага 1967 г. аблакам прасіў ЦК КПБ "у сувязі з тым, што ў 1967 годзе спаўняеца 950 гадоў з часу **першага летапіснага ўпамінання** (выдзелена намі. — А. В.) пра горад Брэст... дазволіць правядзенне ў маі 1967 года святкавання 950-годдзя горада Брэста"<sup>19</sup>.

Аднак ад рэспубліканскага цэнтра дазволу так і не атрымалі. Як паказваюць нашыя пошуки ў фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, афіцыйнага разглядзу гэтага пытання ў ЦК КПБ не было. Мяркуем, што ўсё вырашалася ў рабочым парадку (не выключана, пасля кансультатыўнага з уладамі СССР). На наш погляд, на гэта маглі паўплываць наступныя акалічнасці: адсутніцца адзінства і спрэчкі ў навуковым асяроддзі адносна першай летапісной згадкі пра Брэсце (1017 ці 1019 г.); на 1967 г. прыпадаў 900-гадовы юбілей Мінска (асноўныя ўрачыстасці якога былі запланаваныя якраз на май гэтага года, аднак былі даволі сціплымі); больш значнай падзеяй лічылася 50-годдзе Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г., якое святкавалася цэлы год па ўсёй краіне.



У верасні 1968 г. Брэсцкі гаркам партыі зноў разглядаў пытанне "Аб падрыхтоўцы і правядзенні святкавання 950-годдзя горада Брэста". Было прапанавана правесці свята 17 верасня 1969 г. Для Брэста гэты дзень з'яўляўся знамінальным — адзначалася 30-годдзе ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР. Да арганізацыі святкавання аднесліся з усёй адказнасцю — стварылі аргкамітэт для падрыхтоўкі і правядзення свята, які ўзначаліў старшыня гарвыканкама І.М.Калілец, камісіі па асобных галінах народнай гаспадаркі і культуры. Праз месяц распрацаваны план мерапрыемстваў аб падрыхтоўцы і правядзенні 950-годдзя Брэста трэба было прадставіць на зацвярджэнне ў гаркам партыі<sup>20</sup>.

У пратаколе пасяджэння Брэсцкага абкама партыі ад 13 студзеня 1969 г. матывіроўка святкавання юбілею горада засталася амаль нязменнай у парайнанні з фармулёўкай 1967 г.: "у сувязі з тым, што ў 1969 годзе спаўняеца 950 гадоў з часу **першых летапісных упамінанняў** (выдзелена намі. — А.В.) пра існаванне горада Брэста"<sup>21</sup>. Трэба меркаваць, што абурнаванне прыведзена далікатна, з улікам папярэдняй няўдалай спробы правесці святкаванне. Акрамя дазволу, у ЦК КПБ прасілі абавязаць Дзяржаўны камітэт па друку пры Савеце Міністраў БССР выдаць кнігу пра горад, паскорыць выданне паштовак і альбомаў, прысвечаных Брэсту і крэпасці-герою, а Дзяржаўны камітэт па кінематографіі — стварыць кароткаметражны фільм<sup>22</sup>. Пасля аблеркавання ў гарвыканкаме, гаркаме і двойчы ў абкаме партыі і на пасяджэнні бюро Брэсцкага абкама 20 сакавіка 1969 г. канчаткова было прынята рашэнне аб правядзенні святкавання 23—25 мая 1969 г., "аб запрашэнні для ўдзелу ў святкаваннях дэлегацый у складзе 3-х чалавек ад гарадоў-герояў, ад г. Мінска, ад абласных цэнтраў рэспублікі, а таксама ад г. Луцка Украінскай ССР і г. Любліна Польскай Народнай Рэспублікі", аб накіраванні рашэння на зацвярджэнне ў ЦК КПБ і Савет Міністраў БССР.

Паводле спланаванага каштарысу, прасілі дазволіць выканкаму Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў працоўных вылучыць 25 258 рублёў на правядзенне святочных мерапрыемстваў<sup>23</sup>. У праекце каштарысу былі пазначаныя выдаткі на запрашэнне дэлегацый і майстроў мастацтва на тры дні — 1440 рублёў, з іх на ўтрыманне дэлегацый гарадоў-герояў, Луцка, Любліна, абласных гарадоў БССР і абаронцаў крэпасці — па 8 рублёў у дзень на чалавека. Два канцэрты Дзяржаўнага ансамбля танца БССР пад кіраўніцтвам А.Р.Апанасенкі ацэніваліся ў 1400 рублёў, а на камандзіровачныя выдаткі і размяшчэнне ансамбля танца "Юнасць" з Баранавічай — 510 рублёў. Былі спланаваныя выдаткі на распрацоўку сцэнарыя і пастаноўку тэатралізаванага відовішча на стадыёне "Спартак", на рэжысуру і пастаноўку спар-

тыўнай часткі, на запрашэнне і ўтрыманне групы з 10 мацнейшых гімнастаў і акрабатаў БССР, пастаноўку феерверка і заключны дзень святкавання. У выдаткі на афармленне свята ўключалі выраб эскізуў рэкламы святкавання, праграм свята, канцэртаў, побыту дэлегацый, запрашальных билетаў і канвертаў, рэкламных і святочных выданняў, афармленне стадыёна, радыёфікацыю, выраб юбілейнага медалю тыражом 1 тысяча экзэмпляраў (5000 рублёў), кветкі і вянкі дэлегацыям для ўскладання ў крэпасці. На правядзенне спартыўнай часткі свята адводзілася 9870 рублёў — на набыццё белай тканины, маек, трыко, касцюмаў, фарбаў, сыштакаў, выраб канструкцый і памосці на стадыёне. На ўрачысты прыём (банкет) гасцей і групы ўдзельнікаў гарадской юбілейной сесіі (усяго 200 чалавек) была запланавана нязначная сума — 800 рублёў<sup>24</sup>. У склад ўдзельнікаў прыёму ўключылі члену бюро гаркама партыі (9 чалавек), выканкама гарсавета (11), бюро аблекама партыі (11), выканкама абласнога савета (15), ўдзельнікаў дэлегацый гасцей (45), абаронцаў Брэсцкай крэпасці (8), гарнавых грамадзян Брэста (5), дэпутатаў гарсавета, знакамітых людзей горада (25), кіраўнікоў прадпрыемстваў, будоўляў, навучальных установ (15), прадстаўнікоў вайсковых часцей і злучэння гарнізона (16), Герояў Савецкага Саюза, Герояў Сацыялістычнай Працы, якія жылі ў Брэсце (11), прадстаўнікоў падшэфнага Брэсцкага раёна (9), работнікаў мастацтва і культуры, ўдзельнікаў святочнага канцэрта (20). У гэтым пераліку, які дадаваўся да пратакола пасяджэння бюро Брэсцкага аблекама партыі ад 10 сакавіка 1969 г., алоўкам было пазначана: "у ЦК і СМ (Савет Міністраў. — А.В.) не высылаць"<sup>25</sup>.

На гэты раз у Мінску падтрымалі ініцыятыву аб святкаванні юбілею Брэста. На наш погляд, на карысць 1019 г. як зыходнага пункту ў гістарычным летапісе Брэста немалую ролю адыгралі вынікі археалагічных раскопак Пятра Фёдаравіча Лысенкі, што пачаліся ў 1968—1969 гг. Мяркуемае месцазнаходжанне старажытнага Бярэсця<sup>26</sup> было тады ім пацверджана і дало адказы на пытанні аб месцы, часе і этнасе горада, які з беларускіх гарадоў па старажытнасці саступаў толькі Полацку і Тураву<sup>27</sup>.

Да 1969 г. Брэст як абласны горад ператварыўся ў буйны прамысловы і культурны цэнтр. За пасляваенны час было адноўлена і пабудавана 33 прамысловыя прадпрыемствы, у гарадзе паўсталі новыя галіны — электратэхнічная, тэкстыльная. Толькі ў 1960-я гг. у Брэсце ўступілі ў дзеянне 15 новых прамысловых прадпрыемстваў — завод электрравымяральных прыбораў (электртрамеханічны), дывановы камбінат, завод "Газаапарат", панчошная фабрыка, электралямпавы завод і інш. У сувязі з 50-годдзем БССР і КПБ у студзені 1969 г. Брэст узнагародзілі Памятным сцягам, а вялікая група рабочых і служачых атрымала ордэны і медалі.

Горад фактычна ператварыўся ў заходнюю, падрадную, браму СССР. Ад пабачанага ў Брэсце ў большасці замежных турыстаў мусіла складвацца першае (станоўчае) уражанне пра краіну. Таму ўсё рабілася, каб горад выглядаў прыстойна. Было разгорнута маштабнае будаўніцтва. Згодна з генеральным планам 1965 г., прадугледжвалася перспектывнае развіццё Брэста да 1983 г. — пераважна ва ўсходнім, а таксама ў паўднёвым напрамку. Ужо ўзводзіўся ўсходні прамысловы раён, разгарнулася будаўніцтва мікрараёна Усход, разлічанага на 60 тысяч жыхароў. Былі створаныя арыгінальныя архітэктурныя ансамблі 9-павярховых жылых дамоў. На працягу 1966—1970 гг. у эксплуатацыю ўвялі каля 213 тыс. м<sup>2</sup> жылля<sup>28</sup>. Была завершана першая чарга Брэсцкага інжынерна-будаўнічага інстытута, адкрытага ў 1966 г. (цяпер — Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт), актыўна ішло будаўніцтва гасцініц "Беларусь" (адкрыта ў 1971 г.), "Інтрурист" (адкрыта ў 1975 г.), абласной бальніцы (пачала працаваць з 1974 г.) і іншых значных аб'ектаў. Да 1983 г. колькасць жыхароў Брэста павінна была вырасці да 200 тыс. чалавек (у 1983 г. яна склала 207,6 тыс. чалавек<sup>29</sup>), а тэрыторыя горада — павялічыцца ў два разы<sup>30</sup>. У маі 1968 г. началося будаўніцтва мемарыяльнага комплексу "Брэсцкая крэпасць-герой" (яго адкрылі 25 верасня 1971 г.).

Брэст становіўся прывабным цэнтрам турызму. Так, у 1968 г. яго наведалі больш за 200 тыс. савецкіх і каля 62 тыс. замежных турыстаў<sup>31</sup>. Найперш іх знаёмілі з Брэсцкай крэпасцю. Атрымаўшы глыбокія ўражанні ў музеі абароны крэпасці, прафесар Фланіган з ЗША адзначыў: "Я зразумеў і ўсвядоміў, што свет, у якім мы живём, выглядаў бы зусім інакш, калі б савецкі народ не змагаўся так герайчна супраць фашызму. Мы не павінны забываць абаронцаў Брэсцкай крэпасці і тых, хто самааддана змагаўся на іншых франтах. Мы напоўнены ўдзячнасцю савецкаму народу"<sup>32</sup>.

Будучы юбілей актыўізаваў грамадска-палітычнае і культурнае жыццё горада. Праводзіліся шматлікія мітынгі рабочых і служачых. Адчуваўся ўплыў савецкай ідэалогіі, бо ўвесь 1969 г. быў "годам ленінскай ўдарнай працы" напярэдадні святкавання 100-годдзя У.І.Леніна ў красавіку 1970 г. Да 7 лістапада 1970 г. прадпрыемствы Брэста мусілі не толькі выканаць план VIII пяцігодкі (1966—1970 гг.), але і выпусціць звышпланавай прадукцыі на 24 млн. рублёў. У 1969 г. адзначалася і 25-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашистыкіх захопнікаў.

Дасягненні брэсцкіх прадпрыемстваў былі добра вядомыя па ўсім Савецкім Саюзу. Завод "Газапарат" па выніках першага квартала 1969 г. заняў 2-е месца ва ўсесаузным спаборніцтве і ўзяў абавязацельства даць у год 10 тыс. пліт, а 69 рабочых прадпрыемстваў ўжо працавалі ў лік 1971 г. Дывановы камбінат атрымаў званне "прадпрыемства высокай культуры".

А завод электравымяральных прыбораў датэрмінова выканаў план пяці месяцаў 1969 г. па тавары, vale і рэалізацыі прадукцыі, а ва ўсесаузным спаборніцтве заняў 3-е месца ў сваёй галіне. Некаторыя рабочыя па індывідуальным плане працавалі ўжо ў лік другога паўгоддзя 1970 і нават красавіка 1971 г. Дырэктар завода У.Сальнікаў з пафасам выказваўся аб працоўным энтузіазме перадавікоў вытворчасці: "Што кіравала гэтымі людзьмі? Любоў да працы, да сваёй спецыяльнасці, рабочы гонар"<sup>33</sup>. У сярэдзіне мая 1969 г. у Брэсце была арганізавана прамысловая выставка-рапорт калектыва прадпрыемстваў аб сваіх працоўных поспехах.

Лектарская група гаркама партыі і гарадской арганізацыі таварыства "Веды" зладзіла чытанне лекцый і дакладаў, тэматычныя вечары "Маладосць старажытнага горада" на прамысловых прадпрыемствах, будоўлях, у арганізацыях і навучальных установах. Найбольш актыўны ўдзел у іх прынялі супрацоўнікі музеяў і настаўнікі гісторыі школ, выкладчыкі і студэнты Брэсцкага дзяржаўнага педагогічнага інстытута (цяпер Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт). Змест лекцый рэгламентаваўся, яны былі нацэлененыя на прафаганду ідэй савецкага патрыятызму.

Брэсцкі абласны краязнаўчы музей арганізаваў юбілейную выставу. Галоўны мастак горада Пётр Данелія распрацаваў макет памятнага медаля і значкоў, герба і гарадскіх ключоў. Медаль з алюмінію выйшаў тыражом 1000 асобнікаў на мінскім заводзе "Тэрмапласт". На асноўным баку дыяметрам 70 мм у цэнтры была змешчаная выява Холмскіх варот Брэсцкай крэпасці, злева — сімвалічная выява Вечнага агню, на другім плане — будынка чыгуначнага вакзала, пагранічнага слупа, зверху — сярпа і молата ў сонечным дыску. Зверху быў надпіс "Брэст", знізу "1019—1969 г.". На адваротным баку медаля — выява шчыта з надпісам "950 год" у абрэзленні дубовай і лаўровай галінай, над шчытом — выява шлема, мяча, баявой сякеры, стрэлаў, пад шчытом — дзвюх злучаных рэк (Захадні Буг і Мухавец)<sup>34</sup>. Калектыв аўтараў падрыхтаваў книгу пра Брэст<sup>35</sup>. Таксама адбыліся выставы-продажы, літаратурныя і мастацкія конкурсы і іншыя мерапрыемствы. Гораду прысвячаліся карціны, вершы, эсэ, музычныя творы і г. д.

Юбілейныя матэрыялы пра Брэст з'явіліся як у рэспубліканскім, так ва ўсесаузным перыядычным друку. Беларускі пісьменнік Генадзь Бураўкін на стронках газеты "Праўда" (быў тады яе карэспандэнтам у Беларусі) у экспкурсе ў гісторыю горада зрабіў наступнае рэзюмэ: "Слаўная баявая гісторыя гэтага горада-крэпасці, цудоўная яго перспектывы". Ён падзяляўся ўзнёслымі ўражаннямі пра горад: "Хто б ні прыехаў сюды, абавязкова адзначыць утульнасць Брэста, яго ўладкаванасць і спакой. Чыстыя алеі каштанаў, акацыі і клёнаў настроўваюць на няспешнасць... у Брэсті слаўнае мінулае і прыгожая будучыня"<sup>36</sup>.





Петраграда, лаўрэат Ленінскай прэміі 1964 г. за кнігу "Брестская крепость", у сваім віншаванні прызнаўся ў tym, што гады працы над гісторыяй герайчай абароны Брэсцкай крэпасці ў чэрвені — ліпені 1941 г. ператварылі яго ў "аднаго з патрыётаў вашага выдатнага горада"<sup>42</sup>.

У звароце да жыхароў горада гаркам партыі і гарсавет дэпутатаў працоўных разам з віншаваннем з 950-годдзем Брэста усхваляў сацыялістычны лад і "мудрую палітыку партыі камуністаў": "Няхай пашыраеца напярэдадні стагоддзя з дня нараджэння Уладзіміра Ільіча Леніна, з імем якога звязаны ўсе нашыя здзяйсненні, працоўнае спаборніцтва берасцейцаў за датэрміновае выкананне заданняў пяцігодкі. ... Творчага натхнення вам у працы ў імя камунізму, вялікага асабістага шчасця"<sup>43</sup>.

Кульмінацый свята сталі мерапрыемствы 24—25 мая 1969 г. 24 мая на плошчы Леніна адбыўся мітынг. Спачатку ў прысутнасці калон працоўных з транспарантамі і лозунгамі пад фанфары аркестра быў ўскладзены вянкі да помніка У.Леніну, што разглядалася як "даніна бязмернай любові і прызнання генію, чыім імем асветлены і сагрэты ўсе нашы перамогі, усё наша жыццё"<sup>44</sup>. Сярод выступаўцаў на мітынгу быў першы сакратар Брэсцкага гаркому партыі У.Мікуліч, першы сакратар Мінскага гаркому партыі В.Шарапаў, кіраўнікі дэлегацый з Любліна і Луцка, прадстаўнікі грамадскасці горада.

Пасля мітынгу адбылося ўрачыстое пасяджэнне ў абласным драмтэатры з удзелам грамадскасці горада, гасцей і дэлегацый з Мінска і абласных цэнтраў, гарадоў і раёнаў Брэсцкай вобласці, Луцка, Любліна, з ушанаваннем ганаровых грамадзян горада. Першы намеснік старшыні Савета Міністраў БССР У.Лабанок зачытаў віншаванне з 950-годдзем горада працоўным Брэста, гаркаму партыі і гарсавету дэпутатаў працоўных, адрасаваны ім ад ЦК КПБ, Прэзідiuma Вярхоўнага Савета БССР і Савета Міністраў рэспублікі (у віншаванні адзначаўся працоўны подзвіг берасцейцаў па аднаўленні свайго горада): "У пасляваенныя гады рабочыя, служачыя і інтэлігенцыя Брэста, абапіраючыся на ўсебаковую дапамогу працоўных рэспублікі і ўсёй краіны, сваёй самаадданай працай у кароткі тэрмін аднавілі разбураныя вайной прамысловасць і гарадскую гаспадарку, дабіліся выдатных поспехаў у развіцці эканомікі і культуры... Горача жадаем працоўным Брэста новых выдатных перамогу іх стваральнай працы на карысць нашай вялікай сацыялістычнай Радзімы"<sup>45</sup>. З дакладам выступіў першы сакратар Брэсцкага гаркому партыі У.Грынько, а прывітальнае пасланне зачытаў старшыня выканкама Брэсцкага абласно-га савета дэпутатаў працоўных К.Мацюшэўскі. Далей са словамі вітання звярнуліся кіраўнікі дэлегацый, якія прыбылі на ўрачыстасці, ушанавалі ганаровых грамадзян Брэста.

Вечарам 24 мая 1969 г. адбыўся ўрачысты канцэрт, у якім удзельнічала 250 самадзейных артыстай. Яго адкрылі песняй кампазітара С.Тулікава на слова паэта Л.Ашаніна "Ленін заўсёды з табою". Сярод выканавцаў былі творчыя калектывы — лаўрэаты Усесаюзнага фестывалю самадзейнага мастацтва: народная харавая капэла клуба чыгуначнікаў, народная харавая капэла настаўнікаў і хор педінстытута, дырыжыравалі якімі заслужаны артыст Беларусі Мікалай Шошчыц і Інэса Вінградава (пазней заслужаны работнік культуры Беларусі)<sup>46</sup>. Выступалі народны ансамбль танца "Радасць" з Брэста (мастакі кіраўнік — Анатоль Вараб'ёў, пазней заслужаны работнік культуры, народны артыст Беларусі, ганаровы грамадзянін Брэста), а таксама ансамблі танца гарадскіх дамоў культуры з Пінска і Баранавічаў.

Свята працягвалася 25 мая 1969 г. на стадыёне "Спартак" (цяпер абласны спартыўны комплекс "Брэсцкі"). Гледачам паказалі вялікае тэатралізаванае і спартыўнае відовішча з трох частак: тэатралізаванае прадстаўленне, што адлюстроўвала асноўныя эпізоды з гісторыі горада; канцэрт калектываў мастацкай самадзейнасці з удзелам прафесійных калектываў і асобных выканавцаў; спартыўную частку і фінал свята. Тэатралізаванае прадстаўленне адкрывалі парад спартсменаў-матацыклістаў. Паколькі ў СССР рыхталіся адзначыць "найвялікшае свята працоўных — 100-годдзе з дня нараджэння У.І.Леніна", то першыя матацыкліст трymаў сцяг-палотнішча з выявай У.Леніна, другі — з надпісам "100 гадоў У.І.Леніну", трэці — з надпісам "Брэсту — 950 гадоў", астатнія трymалі сцягі з надпісам аб юбілеі горада або спартыўныя сцягі.

Пасля праезду матацыклістаў у цэнтр поля стадыёну выйшлі тры акцёры ў даспехах старажытнарускіх воінau, з мячамі, і падалі сігналы гукамі трубаў аў заснаванні горада<sup>47</sup>. А далей было паказана больш за 20 эпізодаў з гісторыі горада. У першым за конным ваяром ехаў купецкі абоз, у другім плавала ладдзя з купцамі, у трэцім, як на палатне В.Васняцова, ехалі на конях тры багатыры, у чацвёртым на аўтамабілі, што рухаўся, узвялі Брэсцкі "стоўп" (накшталт Камянецкай вежы) вышынёй 6—7 м, і "тэўтонскія рыцары" бралі яго ў аблогу. "Дзяк" зачытваў указ аў наданні Бярэсцю магдэбургскага права. Быў паказаны і ўздел берасцейскай харугвы ў Грунвальдской бітве 1410 г. У адным з эпізодаў на машыне была ўстаноўлена выява помнікаў у гонар перамогі расійскіх войскай над французскімі ў Кобрыне ў 1812 г., за гэтай машынай "беларускія сяляне з віламі вялі палоннага французскага афіцэра". Вядучы-дыктар пракаментаваў гэта так: "войскі малога капрала з Корсікі, якія пераможным крокамі прайшли праз Еўропу, тут, на зямлі брэсцкай, спазналі горыч першага паражэння"<sup>48</sup>.

Асобныя эпізоды быў прысвечаны першамайскай дэманстрацыі ў Брэсце 1905 г., грамадзян-



скай вайне і ўстанаўленню савецкай улады ў горадзе ў жніўні 1920 г. Перыйяд "белапольскай акупацыі" 1920—1930-х гг. быў прадстаўлены так: на машине "везлі" сцэны лагера ў Бярозе-Картузскай з рэвалюцыйнымі транспарантамі і лозунгамі на іх. Брэсцкі мір, уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР, абарона Брэсцкай крэпасці летам 1941 г., падпольная антыфашистская барацьба таксама знайшлі адлюстрраванне ў сцэнарыі свята.

Для паказу пасляваеннага аднаўлення і стваральнай працы выйшаў зводны аркестр (100 чалавек), за ім ішлі ветэраны працы са сцягамі прадпрыемстваў і арганізацый. Дыктар расказваў аб перадавіках вытворчасці, аб сацыялістычным спаборніцтве ў гонар 100-годдзя з дня нараджэння У.Леніна. Пачынаўся рапарт працоўных спраў буйнейших прадпрыемстваў і арганізацый. Ішлі аўтамабілі асноўных прадпрыемстваў і арганізацый, за імі перадавікі вытворчасці неслі сцягі, заваяваны ў сацыялістычным спаборніцтве. Асаблівае шанаванне было ганаровым грамадзянам Брэста. Дыктарам усухвалялася дружба народаў СССР і савецкі патрыятызм.



Эдуард Ханок выступае на гарадскім стадыёне Брэста.  
25 мая 1969 г.

Грудзьмі ў баях Радзіму адстаялі  
Сыны з'яднанай ленінскай сям'і  
Па праве мы гаспадарамі сталі  
Зямной прасторы і касмічной далі,  
Бо з намі быў заўсёды наш Ілыч...<sup>49</sup>

Шэсце завяршаў цыгнік з выхаванцамі дзіцячых садкоў, што "сімвалізавала змену цяперашніх пакаленняў рабочых, тых, каму давядзеца завяршыць справу сваіх бацькоў у будаўніцтве камунізму"<sup>50</sup>. "А гэтыя ўнуکі ўжо бегаюць сёння па вуліцах горада, — гаварыў дыктар. — І гэта яны, як паўнапрайная грамадзянэ, будуць святкаваць 1000-гадовы юбілей Брэста. І гэта для іх сёння — нашы спрабы, нашы клопаты, нашы мары"<sup>51</sup>. Усяго у тэатралізаваным прадстаўленні ўдзельнічалі 450 чалавек, былі задзейнічаны некалькі дзясяткаў коней і калія 40 аўтамабіляў<sup>52</sup>.

У другой частцы канцэрта 100 пар па ўсім полі стадыёна танчылі "Лявоніху". Выступалі лепшыя выканаўцы і калектывы мастацкай самадзейнасці з Брэстом, Пінска, Баранавічаў, Дзяржкайны ансамбль танца БССР. Некалькі песень выкананаў кампазітар Э.Ханок, які сваё дзяяцінства і юнацтва правёў у Брэсце.

У трэцій частцы сваё майстэрства паказвалі 1900 спартсменаў. Фіналам тэатралізаванага свята быў масавы фізкультурны нумар, калі пад музыку М.Глінкі "Слаўся!" у неба ўзляцелі 100 шароў з надпісамі "100 гадоў У.І.Леніну" і "Брэсту 950 гадоў". Для мuzычнага афармлення падбіраліся творы расійскай музычнай класікі, вядомых савецкіх кампазітараў. Эскізы старажытных касцюмаў, зброі, прылад працы і інш. выканалі брэсцкія мастакі У.Мікалаеў, М.Клімаў, выкарыстоўваліся касцюмы і рэкламнікі кінастудыі "Беларусьфільм".

У святочны дні ў горадзе быў арганізаваны канцэрт, дэманстраваліся фільмы, праводзіліся масавыя гулянні "Брэсцкая вясна" ў гарадскім парку культуры і адпачынку і скверах горада. Завяршылася свята феерверкам.

950-годдзе Брэста адзначалася паводле ідэйна-палітычных падыходаў, якія замацаваліся ў савецкі перыйяд пры святкаванні юбілеяў гарадоў і складаліся з візуалізацыі юбілейнай тэматыкі ў гарадской прасторы, замацавання месцаў памяці, арганізацыі дэманстрацый, разнастайных форм і способаў мастацкага афармлення, узмацнення пропаганды ідэй сацыялізму і яго перавагі, прызнання рэгрэсам дарэвалюцыйнага мінулага, выключна пазітыўнага асвялення сучаснасці і будучыні як прагрэсу ў развіцці горада<sup>53</sup>. Хоць адзначаны ў 1969 г. юбілей Брэста стаў фактычна адным з састаўных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да 100-годдзя з дня нараджэння У.І.Леніна, аднак ён быў першым у гісторыі горада масавым святкаваннем, падрыхтаваным і праведзеным па ініцыятыве і пры падтрымцы мясцовых уладаў і шырокай грамадскасці. На афіцыйным узроўні

1019 год стаў агульнаінтарызанай датай першага летапіснага ўпамінання Брэста. Яго 950-годдзе паклала пачатак трэдыцыі святкавання Дня горада.

<sup>1</sup> Гл.: Вабішчэвіч А. Крэпасць і горад Брэст-Літоўск у час Першай сусветнай вайны паводле сведчанняў відавочцаў // Беларускі гістарычны часопіс. 2015. № 8. С. 5—13.

<sup>2</sup> Брест в 1919—1939 гг.: документы и материалы. Брест, 2009. С. 209—210.

<sup>3</sup> Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР № 1361 от 12.12.1958 "О наведении порядка в праздновании юбилеев" // Рэжым доступу: <https://rg.ru/2018/12/17/60-let-nazad-poiaivilos-postanovlenie-ck-kpss-i-sovmina-sssr-nomer-1361.html>.

<sup>4</sup> Jaroszewicz J. Obraz Litwy pod względem jej cywilizacji od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. 1. Wilno, 1844. S. 36.

<sup>5</sup> Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами штаба: Гродненская губерния / сост. П.О.Бобровский. Ч. 2. Санкт-Петербург, 1863. С. 810.

<sup>6</sup> Акты издаваемые Виленскою археографическою комиссию. Т. III. Акты Брестского гродского суда XVI—XVIII вв. Вильно, 1870. С. V.

<sup>7</sup> История города Брест-Литовска. 1016—1907: по достоверным источникам и правоподобным умозаключениям / сост. Х.Зоненберг. Брест-Литовск, [1907]. С. 6.

<sup>8</sup> Календарь-справочник гор. Брест-Литовска на 1913 год / сост. Я.М.Хмелевский. Брест-Литовск, 1912. С. 32.

<sup>9</sup> Паевский Л.С. Город Брест-Литовск и его древние храмы: (исторический очерк). Гродно, 1894. С. 3.

<sup>10</sup> Военная энциклопедия: в 18 т. Т. V. Санкт-Петербург, 1911. С. 67.

<sup>11</sup> Штыхай Г. Колькі год Брэсту? // ЛіМ. 1966. 13 снежня. С. 2.

<sup>12</sup> Гладышук А.А., Никитчик А.Д. К вопросу о первой датировке Берестья // Берасцейская кнігазборы. Брэсцкая Біблія — унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання: матэр. і даклады міжнар. круглага стала, Брэст, 29—31 мая 2013 г. Брэст, 2014. С. 196—212; Гладышук А.А. Замок Берестейский: в 3 кн. Кн. 1: Русь. Гродна, 2017. С. 24—36, 53.

<sup>13</sup> Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. Санкт-Петербург, 1908. С. 132.

<sup>14</sup> Тихомиров М.Н. Древнерусские города. Москва, 1956. С. 33, 326.

<sup>15</sup> История Белорусской ССР: в 2 т. Т. 1. Минск, 1961. С. 32.

<sup>16</sup> Лысенко П.Ф. Берестье. Минск, 1985. С. 5, 11—13.

<sup>17</sup> Бируля И. Из прошлого Бреста // Заря. 1958. 12 января. С. 4; Бируля И. Из прошлого Бреста // Заря. 1964. 23 августа. С. 4.

<sup>18</sup> Шэлехаў М. Брэсту — 950 гадоў // Навіны Палесся. 1967. 11 сакавіка. С. 4.

<sup>19</sup> Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці (далей — ДАБр). Ф. 1-п, воп. 22, спр. 23, арк. 17.

<sup>20</sup> ДАБр. Ф. 2-п, воп. 75, спр. 11, арк. 168—169.

<sup>21</sup> ДАБр. Ф. 1-п, воп. 28, спр. 17, арк. 19—20.

<sup>22</sup> Там жа. Арк. 20.

<sup>23</sup> ДАБр. Ф. 1-п, воп. 28, спр. 21, арк. 83.

<sup>24</sup> Там жа. Арк. 86—88.

<sup>25</sup> ДАБр. Ф. 1-п, воп. 28, спр. 23, арк. 227.

<sup>26</sup> Лысенко П.Ф. К вопросу об исторической топографии древнего Берестья // Материалы IX конференции молодых ученых АН БССР. Минск, 1965. С. 82—87.

<sup>27</sup> Лысенко П.Ф. Берестье. С. 5.

<sup>28</sup> Памяць: гісторыка-документальная хроніка Брэсцтава: у 2 кн. Кн. 2. Мінск, 2001. С. 457.

<sup>29</sup> Там жа. С. 475.

<sup>30</sup> Саркисов Н., Горбачев А., Кузнецова С. Бресту — 950 лет // Архитектура СССР. 1969. № 8. С. 48—50.

<sup>31</sup> Замскі М. Сівы і юны: Брэст напярэдадні свайго 950-годдзя // ЛіМ. 1969. 30 красавіка. С. 3.

<sup>32</sup> Строки о Бресте и крепости-герое // Заря. 1969.

24 мая. С. 4.

<sup>33</sup> Сальников В. Рабочая слава // Заря. 1969. 24 мая. С. 3.

<sup>34</sup> Памятныя медалі Савецкай Беларусі: фотаальбом. Мінск, 1972. С. 31.

<sup>35</sup> Брест: историко-экономический очерк. Минск, 1970.

<sup>36</sup> Буравкин Г. Город мужества // Правда. 1969.

25 мая. С. 6.

<sup>37</sup> Ходцева Т. Золотые страницы истории // Заря. 1969. 24 мая. С. 2.

<sup>38</sup> Колесник В. Его звезда // Заря. 1969. 24 мая. С. 3.

<sup>39</sup> Дудко И. В мраморе и камне // Заря. 1969. 24 мая. С. 4.

<sup>40</sup> Гринько В. Город-воин, город-труженик // Заря. 1969. 24 мая. С. 1.

<sup>41</sup> Зенькович В. Растёт достойная смена // Заря. 1969. 24 мая. С. 2.

<sup>42</sup> Сердечные поздравления // Заря. 1969. 24 мая. С. 1.

<sup>43</sup> Плакат "Дорогие брестчане!" // Брэсцкая абласцная бібліятэка імя М.Горкага, аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі.

<sup>44</sup> Древний и молодой: пресс-конференция в Брестском горисполкоме // Заря. 1969. 26 апреля. С. 3.

<sup>45</sup> Трудящимся города Бреста, Брестскому городскому комитету КПБ, Брестскому городскому Совету депутатов трудящихся // Заря. 1969. 27 мая. С. 1.

<sup>46</sup> ДАБр. Ф. 1293, воп. 1, спр. 229, арк. 1 адв. — 2.

<sup>47</sup> Там жа. Арк. 11.

<sup>48</sup> Там жа. Арк. 12, 14, 25.

<sup>49</sup> Там жа. Арк. 19.

<sup>50</sup> Там жа. Арк. 17.

<sup>51</sup> Там жа. Арк. 33.

<sup>52</sup> Замскі М. Сівы і юны: Брэст напярэдадні свайго 950-годдзя // ЛіМ. 1969. 30 красавіка. С. 3.

<sup>53</sup> Избушева А.М. Подготовка и проведение юбилея города в советской истории как способ сохранения и закрепления исторической и культурной памяти // Вестник Омского университета. Серия "Исторические науки". 2015. № 3 (7). С. 34.

**Аўтар выказвае падзяку Брэсцкаму абласному краязнаўчаму музею за выкарыстаны ілюстрацыйны матэрыял.**



## «Вечна будзеш ты малады, Брэст наш, квітнеючы горад!»: як адзначалася 950-годдзе Брэста (да матэрыялу Аляксандра Вабішчэвіча)



Зварот уладаў Брэста да жыхароў горада з нагоды яго 950-годдзя.



Урачыстае пасяджэнне ў Доме партасветы, прысвачанае 950-годдзю Брэста. Фота 1969 г.



Святочны мітынг на плошчы У.Леніна ў Брэсце. 24 мая 1969 г.



Удзельнікі мітынгу на плошчы У.Леніна ў Брэсце. 24 мая 1969 г.



Укладанне кветак да помніка У.Леніну. 24 мая 1969 г.



Ганаровыя грамадзяне Брэста садзяць дрэвы ў Парку культуры і адпачынку імя 1-га Мая.  
23 мая 1969 г.



Фрагменты тэатралізаванага прадстаўлення на гарадскім стадыёне Брэста. 25 мая 1969 г.



# О Т Е Ч Е С Т В О М О Е ГОРОД МУЖЕСТВА

В эти дни пограничный город Брест отмечает свое 950-летие. Славна боевая история этого города-крепости, замечательны его перспективы.



История не сохранила имен тех далёких предков, что, улья в болотах и прорызая сквозь темные леса, присоединили к слиянию Мухавца и Буга и остановились, увидевшие красоты острова, заросшего стройными беловствольными берёзами. Распрыгли они лошадей, стянули со спина просolenные потом рубахи и, измурлы от беловской берести, назвали свое поселение Берестем. И не думали, не гадали, что через века будут сюда ехать заморские гости, чтобы, как сказывали, увезти отсюда щепоть земли...

Сменялись поколения. Бурые выворачивали с корнями потесневшие берёзы. Тянулись вверх тонкие пруттики юных берёзок. Родло, мужество и крепко Берестье, на гербе которого красовалась каменная башня при слиянии двух рек. Ильинская летопись в 1019 году упоминает его уже как сложившееся крупное русское поселение.

За двадцать с половиной веков не раз Брест оказывался на пути разрушительных войн, не раз захватчики пытались стереть его с лица земли, выжечь и растоптать. После нашествия татар местность вокруг Бреста была настолько опустошена, что, по словам летописца, князь Даниил Романович не смог дальше схлупа «создра ради множества убиенных». Но выжил, поднялся город на ноги. В Грюнвальдской битве смело вошёл в бой с племянниками и его воинами.

Листаешь страницы истории Бреста и понимаешь, как с гордостью, сполнаюясь крепло в его жилах чувство гордости за родную землю, как воспитывались в них мужество и свободолюбие. В них рождалась замечательная идея в несклонившей свою судьбу с Россией. В крови захоронялись она в жизни. И вот он стал западными воротами русского государства — город, помнивший победы Петра I в походах Суворова, ссыпаный на своих улках шаги Грибоедова в

Чаадасева, Федора Глинки и Кюхельбекера. Постепенно, словно по давнему замыслу, теснился он на восток, занимая равнину вдоль правого берега Мухавца, а на территории древнего городища строилась крепость, первый камень которой был торжественно заложен 1 июня 1836 года.

Теперь стоит только сказать «Брест» — в памяти обязательно всплывает крепость на Бугом. Здесь горело пламя солдатских волнений в дни первой русской революции 1905—1907 годов. В ней был подписан в 1918 году Брестский мир. Здесь наступила сталь против орд фашистской Германии, вояни бессмертного гарнизона.

В 4 часа 15 минут воскресным утром 22 июня 1941 года на крепость обрушились тысячи вражеских авиабомб, снарядов, мин. Ежесекундно додрогала от взрывов земля. Плавился кирпич. Как свечи, горели зелёные тополя. Из-за дыма в пыли не было видно солнца. Казалось, ничто живое не могло остаться под лавиной огня и металла. Но опять и опять наступало фашистам лето: пули и гранаты, опять и опять гремело «ура». Бойцы более 30 национальностей Советского Союза кровью своей жизнью защищали здесь от варваров свободу Родины, величую ленинскую дружбу советских республик. Перед их мужеством и беспредельной храбростью с удивлением снимали шапки даже враги. Небезызвестный диверсант Otto Skorzeny писал после войны: «Русский гарнизон крепости в буквальном смысле этого слова вел борьбу до последнего патрона, до последнего человека...» То же самое было и в районе Брестского вокзала. Там войска противника сосредоточились в глубоких подвалах и откладывались спавать. Как в узелках, так как оказались неудачными все другие попытки взять вокзал.

Гитлеровские орды уже катались по смоленской земле. Геббельс трубил о скорой победе, а в развалинах Брестской крепости все еще зелились выстрелы. Только на 32-й день войны сле живого, изможденного и израненного, потерявшего сознание взяли фашисты в плен одного из организаторов обороны патрона майора П. Гаврилова.

Сейчас пишут книги и покут письма о бессмертной крепости. На ее знамени сияет Золотая Звезда Героя. И тянутся, тянутся сюда со всех уголков Советского Союза и из дальних стран безусые мальчишки и седые люди, чтобы благоговейно склонить голову перед великим подвигом человеческого духа и доторнуться до земли, позывавшей безумством огня и благородством проплатой во имя справедливости земли.

Сейчас в областном центре, есть улица Героев обороны крепости, улицы имени Фомина, Нагельса, Зубачева, Шабловского — первых сыновей Родины, принявших смерть ра-

ди жизни, ради сегодняшнего расцвета. Я иду по этим улицам и словно по-новому вижу красоту города, познаю его удивительно мирный и гостепримный характер.

Кто бы ни пришел сюда, обязательно отметит уютность Бреста, его устроенность и покой. Чистые аллеи каштанов, акаций и кленов настраивают на историчность. В центре города много невысоких старых зданий, среди которых выделяются особняки с колоннами и верандами, сделанные по типу поместьчиков домов. Они хоть и не блещут особыми архитектурными достоинствами, но както своеобразно и иноземно вписываются в сегодняшний ансамбль.

Сейчас в городе работают 33 промышленных предприятия. И если полвека тому назад Брест поставил только тачки, то теперь он дает машинное оборудование, электротрамваи, ковры, сунки, трикотаж...

— Конечно, — говорит председатель городской плавной комиссии Р. Ф. Долгова, — в масштабе страны мы со своей промышленностью выглядим более чем скромно. Но все-таки мы гордимся, что каждый час работы жителей города дает 96 газовых плит, 9.550 электролампочек, 175 квадратных метров ковровых изделий и многое другое... Строятся заводы электроизмерительных приборов, электроламповый, дренажных труб...

А вот что рассказывает главный архитектор города Анатолий Горбачев:

— Развиваться Брест будет в юг и на восток. В восточном направлении у нас сосредоточиваются основные промышленные предприятия. Красивым будет жилой район, рассчитанный на 60 тысяч жителей. Вырастет здесь большой торговый центр, а на набережной Мухавца — Дворец культуры на 1.200 мест.

В парковой зоне города задуман спортивный комплекс: дворец спорта, стадион, плавательный бассейн, волотрек, залы для тренировок. Значительно будет расширены парк культуры и отдыха «1 Мая» — через него центр города соединится с мемориальным парком Брестской крепости. В самой же крепости уже начаты работы по подготовке к созданию большого мемориального комплекса. В прошлом году в Бресте побывало смыше 200 тысяч советских и около 62 тысяч иностранных туристов. Запланировано строительство двух гостиниц.

Я иду вечерним Брестом. Люблюсь свечками каштанов, которые зажгла нынешняя поздняя весна, вдыхаю дурманящий запах черемухи и сирени, плавущий из дворов.

Брест. С него начинается Родина для каждого советского человека, кто пересекает Буг, возвращаясь с Запада домой. С его историей связано очень многое в защите Родины, в исполнении воинского долга, в верности ленинскому красному знамени. Да, у Бреста славное прошлое и красивое будущее. У города, что начинялся на острове, заросшем беловствольными берёзами.

Г. БУРАВКИН.  
(Корр. «Правды»).

г. Брест.



Памятны медаль да 950-годдзя Брэста.



Юбілейны значок.